

Запрашае субота!

26 ЛЮПТА

Дзень прафілактыкі "Падлетак і закон"

| Назва мерапрыемства | Час прав-ня | Месца правядзення | Клас | Адказны |
|---|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Акцыя "Падары сябру кнігу" да Міжнароднага дня дарэння кніг | 09.00-15.00 | Школьная бібліятэка | 1-11 | Чатырбок Г.В. |
| Выстава "Чырвоная кніга" | 09.00-15.00 | Школьная бібліятэка | 1-11 | Чатырбок Г.В. |
| Гутарка-папярэджанне "Наркаманія - не гульня, наркаманія - бяда" | 10.00- 10.45 | Класныя кабінеты | 5-7 | Кл. кіраўнікі |
| Круглы стол "Наркатыкі і наркаманія: ціхая вайна супраць моладзі" | 10.00-10.45 | Класныя кабінеты | 8-9 | Кл. кіраўнікі |
| Гутарка "Дзіця - пасажыр, дзіця - пешаход, дзіця - вадзіцель" | 11.00 - 11.45 | Кабінект №5 | Бацькі Вучняў 1-4 кл. | Папека С.У. |
| Відэа-лекторый "Я і маё здароўе" (да Дня здаровага ладу жыцця) (пасяджэнне клуба "Формула здароўя") | 11.00 - 11.45 | Ліноўская СБ | 10-11 | Бобковская Л.С. |
| Рэйд "Бяспечныя ўмовы пражывання" | 15.00-17.00 | Сем'і навучэнцаў | 1-11 | СТПТС Кл. кіраўнікі |